

ГОМЕЛЬСКИ УНІВЕРСИТЕТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ
І ПРАФКОМАУ ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАўНАГА УНІВЕРСИТЕТА

№ 10 (605) Субота, 30 сакавіка 1985 года Газета заснавана ў верасні 1969 года. Выходзіць раз у тыдзень Цана 2 кап.

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ Сесія Вярхоўнага Савета БССР

У Мінску 28 сакавіка адбылася першая сесія Вярхоўнага Савета Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі адзінаццатага склікання.

Залу Дома афіцэраў запоўнілі дэпутаты — тыя, каго выбаршчыкі паслалі ў вышэйшы орган улады рэспублікі.

Першую сесію Вярхоўнага Савета БССР адзінаццатага склікання адкрыў адзін са старэйшых дэпутатаў Вярхоўнага Савета, народны паэт Беларусі П. Е. Панчанка.

Па яго прапанове дэпутаты мінулага маўчання ўшанавалі памяць Канстанціна Усцінавіча Чарненкі — выдатнага дзеяча Камуністычнай партыі і Савецкай дзяржавы, міжнароднага камуністычнага і рабочага руху.

Дэпутаты пачалі выбранны Старшын Вярхоўнага Савета БССР. Па прапанове дэпутата У. А. Ляпешкіна Вярхоўны Савет аднагалосна выбірае Старшынёй Вярхоўнага Савета Беларускай ССР І. Я. Навуменку — дэпутата ад Мазырскай — Заходняй выбарчай акругі Гомельскай вобласці, віцэ-прэзідэнта АН БССР.

І. Я. Навуменка шчыра падзякаваў дэпутатам за аказаны яму гонар і залучэнне, што прыкладзе ўсе сілы і веды, каб апраўдаць высокае давер'е.

Намеснікамі Старшыні Вярхоўнага Савета БССР аднагалосна выбіраюцца дэпутаты А. М. Марынычова (Полацкая — Цэнтральная выбарчая акруга, Віцебская вобласць), У. А. Ралько (Пінская сельская выбарчая акруга, Брэсцкая вобласць), Н. І. Хаткоўская (Жодзінская — Грэсцкая сельская выбарчая акруга, Мінская вобласць), А. С. Шарановіч (Трактаразаводская выбарчая акруга, г. Мінск).

Вярхоўны Савет зацярджае наступны парадак дня сесіі:

1. Выбранне Мандатнай камісіі Вярхоўнага Савета Беларускай ССР.
2. Выбранне Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР.
3. Утварэнне пастаянных камісій Вярхоўнага Савета Беларускай ССР.
4. Аб зацвярджэнні Указаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР.
5. Утварэнне Савета Міністраў Беларускай ССР.
6. Утварэнне Камітэта народнага кантролю Беларускай ССР.

7. Выбранне Вярхоўнага суда Беларускай ССР.

8. Аб задачах Саветаў народных дэпутатаў, Міністэрстваў і ведамстваў Беларускай ССР па рэацыянальнаму выкарыстанню і ўзмацненню рэжыму эканоміі паліўна-энергетычных рэсурсаў.

9. Справаздача аб рабоце Камітэта народнага кантролю Беларускай ССР.

Пасля перапынку слова для дэкламацыі атрымлівае старшыня Мандатнай камісіі Вярхоўнага Савета БССР дэпутат В. Ф. Кебіч.

Затым Вярхоўны Савет пераходзіць да выбарання Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі.

Слова атрымлівае першы сакратар Цэнтральнага Камітэта Кампартыі Беларусі дэпутат М. М. Слонькова.

Нам неабходна вырашыць пытанне, скажу ён, аб выбранні Старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. Як вы ведаеце, на гэтай пасадзе працуе таварыш Палякоў Іван Яўсеевіч.

Вярхоўны Савет Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі мінулага, дзесятага, склікання і яго Прэзідыум, ажыццяўляючы свае канстытуцыйныя паўнамоцтвы, прапанаваў і сацыяльна-культурнага будаўніцтва.

Цэнтральны Камітэт Кампартыі Беларусі даручыў мне ўнесці на ваш разгляд падтрыманне партыйнай групай і Саветам Старшынёй Вярхоўнага Савета Беларускай ССР прапанову зноў выбіраць Старшынёй Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР дэпутата Палякова Івана Яўсеевіча.

Дэпутат І. Я. Палякоў аднагалосна выбіраецца Старшынёй Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР.

Па прапанове таварыша І. Я. Палякова аднагалосна выбіраюцца намеснікі Старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР Т. М. Вязручка і У. А. Мікуліч, сакратар Прэзідыума Л. П. Чагіна і 15 членаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР.

Вярхоўны Савет пераходзіць да разгляду наступнага пытання парадку дня. Выступае дэпутат М. І. Дземяней.

Вярхоўны Савет прымае дастановы аб утварэнні пастаянных камісій. Выбіраюцца саставы пастаянных камісій.

Вярхоўны Савет аднагалосна

лосна адобрыў прапанову М. М. Слонькова і прыняў пастанову па заяве Савета Міністраў Беларускай ССР. Старшынёй Савета Міністраў рэспублікі назначан дэпутат У. І. Бровікаў.

Разглядаецца пытанне аб зацвярджэнні Указаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. З дэкламацыяй выступіла сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР дэпутат Л. П. Чагіна.

Вярхоўны Савет аднагалосна прымае Законы аб зацвярджэнні Указаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР.

Вярхоўны Савет разгледзеў пытанне аб утварэнні Савета Міністраў Беларускай ССР.

Па гэтым пытанню выступіў Старшыня Савета Міністраў Беларускай ССР У. І. Бровікаў.

Вярхоўны Савет утварае Камітэт народнага кантролю БССР у саставе: старшыні камітэта М. І. Лагіра, трох намеснікаў старшыні і васьмі членаў.

Затым Вярхоўны Савет пачаў выбранны Вярхоўнага суда Беларускай ССР.

Вярхоўны суд Беларускай ССР выбіраецца аднагалосна. Старшынёй Вярхоўнага суда выбран А. А. Здановіч.

Далей разглядаецца пытанне «Аб задачах Саветаў народных дэпутатаў, міністэрстваў і ведамстваў Беларускай ССР па рэацыянальнаму выкарыстанню і ўзмацненню рэжыму эканоміі паліўна-энергетычных рэсурсаў». З дэкламацыяй выступіў намеснік Старшыні Савета Міністраў БССР дэпутат Л. С. Фірысанав.

Прымаецца пастанова Вярхоўнага Савета БССР «Аб задачах Саветаў народных дэпутатаў, міністэрстваў і ведамстваў Беларускай ССР па рэацыянальнаму выкарыстанню і ўзмацненню рэжыму эканоміі паліўна-энергетычных рэсурсаў».

Са справаздачай аб рабоце Камітэта народнага кантролю Беларускай ССР выступіў яго старшыня дэпутат М. І. Лагіра.

Прынята пастанова Вярхоўнага Савета БССР «Аб рабоце Камітэта народнага кантролю Беларускай ССР».

Усе пытанні парадку дня сесіі разгледжаны. Першая сесія Вярхоўнага Савета Беларускай ССР адзінаццатага склікання аб'ядляецца закрытай.

(БЕЛТА).

ДРУЖБАЙ МОЦНЫЯ

3 22 па 24 сакавіка ва ўніверсітэце прайшлі Дні дружбы, прысвечаныя 40-годдзю Перамою савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне і XII Сусветнаму фестывалю моладзі і студэнтаў у Маскве. У іх прыняла ўдзел 21 дэлегацыя з вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў г. Гомеля і вобласці.

У першы дзень госці знаёміліся з Гомельскім дзяржаўным універсітэтам, яго лабараторыямі, залагічным музеем, вылічальнымі цэнтрамі.

У час экскурсіі па горадзе дэлегаты даведаліся аб гісторыі абласнога цэнтры, наведалі яго памятныя мясціны. А вечарам у актавай зале адбылося ўрачыстае адкрыццё Дзён дружбы, у якім прынялі ўдзел намеснік сакратара парткома ГДУ па ідэалагічнай рабоце Г. Д. Ветлугаў, сакратар камітэта камсамола В. А. Асіпенка, вэтэран Вялікай Айчыннай вайны, П. А. Савіцкі, сакратар Гомельскага абкома камсамола Н. А. Мелашчэ, загадчыца аддзела студэнцкай моладзі абкома ЛКСМБ Т. І. Кабанова, сакратар Гомельскага ГК ЛКСМБ Л. В. Лісюк, першы сакратар Цэнтральнага райкома камсамола І. В. Бардок.

Затым адбыўся мітынг-канцэрт. Песні, што гучалі са сцэны, заклікалі ўсіх змагацца за мір, шчасце на планеце. Удзельнікі мітыngu-канцэрта прынялі Зварот да ўсёй прагрэсіўнай моладзі свету.

На наступны дзень усе ўдзельнікі Дзён дружбы сабраліся ў пакой КіДа ГДУ на сустрэчу з дэлегатам Х Сусветнага фестывалю моладзі і студэнтаў у Берліне, загадчыкам кафедры вышэйшай матэматыкі У. М. Семенчуком.

На навукова-практычнай канферэнцыі дэлегаты абмяняліся вопытам работы КіДаў і камітэтаў камсамола па інтэрнацыянальнаму выхаванню, расказалі аб новых формах свай работы, абмеркавалі праблемы, якія іх хваляюць.

З вялікай цікавасцю была праслухана лекцыя старшага бібліятэкара гарадской цэнтральнай бібліятэкі імя Герзіна Н. В. Малашанкі «Літаратура выкрывае імперыялізм». Тут жа была арганізавана кніжная выстаўка «Літаратура ў барацьбе за мір».

Усім запаміталася паездка ў г. Ветку — у музей народнай творчасці, сустрача з яго дырэктарам, чалавекам цікавага лёсу Ф. Р. Шкляравым.

Вечарам адбыўся спектакль «Добраахвотнікі Амерыкі», які наставіў лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Гомельшчыны народны тэатр «Карчэгіны» Беларускага інстытута інжынераў чыгуначнага транспарту.

Кульмінацыйным момантам Дзён дружбы стала святая песні «Фестываль кроўчыц па планеце». У актавай зале на розных мовах гучалі песні аб міры, дружбе, барацьбе супраць вайны.

Заявілася праграма Дзён пешаходнай экскурсіі ўсіх удзельнікаў па палаца-паркаваму ансамблю г. Гомеля, вечарам дружбы ў студэнцкім кафе.

В. ПЭВЕЛЕВА,
нам. сакратара камітэта ЛКСМБ ГДУ
па ідэалагічнай рабоце.

(Іншыя матэрыялы аб Днях дружбы чытайце на 3-й стар.)

Грамадска-палітычныя чытанні АБ МАНАЛІТНЫМ АДЗІНСТВЕ

26-га сакавіка адбыліся чарговыя грамадска-палітычныя чытанні, прысвечаныя сляўнаму 40-годдзю Вялікай Перамогі. Іх адкрыў

старшыня прафкома, член партыйнага камітэта ГДУ М. Н. Мураўка.

З дэкламацыяй «Мэналіты адзінаства партыі і народа — магутны фактар перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне» выступіў яе ўдзельнік дацэнт кафедры гісторыі СССР і БССР Г. С. Будаціменка.

Аўдыторыя — студэнцкі ІНТЭРНАТ

Выкладчыкі кафедры палітэканоміі сталі частымі і жаданымі гасцямі студэнтаў, якія жывуць у інтэрнаце № 4. Тут яны праводзяць вядучую палітыка-выхавальную і ідэалагічную работу, прымаюць актыўны ўдзел у дыскусіях, вечарах пытанню і адказаў, чытаюць лекцыі, праводзяць кансультацыі і разнастайныя гутаркі. Асабліва папулярнаю ў студэнтаў карыстаюцца традыцыйныя вечары «Палітэканомы за круглым сталом».

Зацікавіў прысутных адказ А. І. Окрута на пытанні аб асаблівасцях выкарыстання дасягненняў навукі і тэхнікі ў краіне. Ён растлумачыў, якія праблемы трэба яшчэ вырашыць, каб укараіць у вытворчасць дасягненні НТР і дабіцца рэзнага скарачэння ручной працы ў прамысловасці. Сваё выступленне асістэнт У. В. Зарэцкі прысвяціў жыллёвай праблеме ў краіне і перспектывам яе канчатковага вырашэння.

У заключэнне дацэнт У. Ф. Бондарэў ахарактарызаваў перспектывы вырашэння Харчовай праграмы ў СССР, прывёў навукова абгрунтаваныя нормы збору зерневых культур на душу насельніцтва. Затым ён растлумачыў, чаму грамадскія фонды спажывання не могуць выдзяляцца працоўным у выглядзе прамоў далапаў. З цікавасцю студэнты выслухалі і яго адказ аб перспектывах палітычнага савецка-кітайскага адносіна.

Такі вечар адбыўся і ў канцы мінулага тыдня. Яго адкрыў загадчык кафедры палітэканоміі дацэнт У. Ф. Бондарэў. Затым дацэнт Т. А. Малегіна падрабязна расказала аб асноўных супярэчнасцях сацыялізма, аб нацыянальным даходзе СССР, растлумачыла, як падзяляецца прахатычны мінімум насельніцтва. Дацэнт У. С. Дайнена растлумачыў, чаму пры выбарах у Саветы народных дэпутатаў у нашай краіне на адно месца вылучаецца толькі адзін кандыдат. Ён жа расказаў, якія задачы і праблемы стаяць перад меляратарамі Беларусі, якая аддача мелярарцыйнага гектара і што трэба рабіць, каб павялічыць яе.

С. ЦІМОХІН,
старшыня студэцкага
інтэрната № 4,
У. ЗАРЭЦКІ,
асістэнт кафедры
палітэканоміі.

ВІНШУЕМ!

Рэктарат, партком, грамадскія арганізацыі ўніверсітэта,

кафедра педагогікі і псіхалогіі гораха віншуюць асістэнта ЧЭ-ШКАВА Віктара Міхайлавіча (навуковы прафесар — прафесар

І. Ф. ХАРЛАМАУ) з паспяховай абаронай дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата педагогічных навук.

На агульнаўніверсітэцкай
вытворчай нарадзе

АБ ЗАЎТРАШНІМ ДНІ ШКОЛЫ

На мінулым тыдні ў пятніцу ў актавай зале адбылася агульнаўніверсітэцкая вытворчая нарада. На ёй абмеркавана пытанне «Аб ходзе рэалізацыі рашэнняў красавіцкага (1984 г.) Пленума ЦК КПСС і Асноўных напрамкаў рэформы агульнаадукацыйнай і прафесійна-тэхнічнай школы».

З дакладам на нарадзе выступіў прарэктар па завочнаму навучанню кандыдат педагогічных навук Л. Н. СЕЧКА.

ШКОЛЬНАЯ рэформа, значыць у пачатку свайго даклада Л. Н. Сечка, патрабуе, каб універсітэты карэнным чынам перабудавалі падрыхтоўку настаўніцкага кадраў. У ГДУ яны выпускаюцца на пяці факультэтах. Няўхільна праводзіцца работа па павышэнню якасці прафесійнальнай падрыхтоўкі будучых педагогаў.

У бягучым навучальным годзе на факультэце педагогічнага профілю навучанне ўдзялена па новых вучэбных планах. Яны адпавядаюць асноўным напрамкам школьнай рэформы. За кошт часу, адведзенага на спецыялізацыю, на 130—140 гадзін павялічаны аб'ём чытаемых дысцыплін псіхалага-педагогічнага цыкла. Пачынаючы з бягучага навучальнага года на пяці курсах педагогічных факультэтаў уведзены спекурсы «Асновы прафарынтацыі вучняў агульнаадукацыйнай школы», «Узраставаа і педагогічна псіхалогія», «Выхаваўчая работа класнага кіраўніка з вучнёўскім калектывам», «Школазнаўства». Павялічана колькасць гадзін, якія адводзяцца на метадычную падрыхтоўку будучых настаўнікаў. На матэматычным факультэце, напрыклад, уведзены курсы: «Выбраныя пытанні метадычнай выкладання матэматыкі», «Гісторыя матэматыкі», «Асновы матэматыкі», «Агульная метадыка выкладання матэматыкі».

На гісторыка-філалагічным і матэматычным факультэтах значна павялічылася колькасць дыпломных работ па метадыках выкладання.

На ўсіх педагогічных спецыяльнасцях на чацвёртым курсе ўведзена чатырохтыднёвая вучэбная падпрактыка ў дапаўненне да 6-тыднёвай на пятым курсе. Прыступілі да падпрактыкі студэнты 2-х і 3-х курсаў па распрацаванай кафедрой педагогікі і псіхалогіі праграме. Нарысным з'яўляецца трохдзённая вучэбна-метадычны лагерны збор і выхаваўчая месячная практыка студэнтаў у загарадных п'янерскіх лагерах.

Ва ўсёй рабоце гэтага напрамку вялікую ролю адыгрывае кафедра педагогікі і псіхалогіі.

ДАЛЕІ дакладчык адзначыў, што на факультэтах многае робіцца для ўзмацнення сьветлагалавага накіраванасці вучэбна-выхаваўчага працэсу. Аднак усё гэта — толькі пачатак вялікай справы. Ва ўніверсітэце патрэбна павысіць агульнаўніверсітэцкі, агу-

льнакультурны ўзровень выпускных спецыялістаў. На сучасным этапе асаблівае значэнне набывае камп'ютэрны ўсёнавууч. Сёлага ва ўніверсітэце прадуладжваецца па 72-гадзіннай праграме навучыць 425 настаўнікаў горада і вобласці ўменню выкарыстоўваць у вучэбным працэсе ЭВМ для выкладання новага школьнага прадмета «Асновы інфарматыкі вылічальнай тэхнікі».

Асобна патрэбна сказаць аб падрыхтоўцы педагогічных кадраў без адрыўу ад вытворчасці. Цяпер ва ўніверсітэце набываюць спецыялістаў больш 3 тысяч студэнтаў-завочнікаў. Неабходна ўсямерна ўдасканаліць іх самастойную работу ў мікрасістэмах перыяду, забяспечыць іх метадычнае кіраванне. Трэба хутчэй вырашыць пытанне аб забеспячэнні студэнтаў-завочнікаў падручнікамі і вучэбна-метадычнай літаратурай ў неабходнай колькасці.

Вялікая ўвага ва ўніверсітэце, значыць дакладчык, удзяляецца палітыка-выхаваўчай рабоце, якая накіравана на выхаванне ў студэнтаў высокіх маральных норм і ідэалаў, папуляцыю адказнасці і сьведомых адносін да грамадскага абавязку. У гэтай сувязі асабліва роля належыць студэцкім будаўнічым атрадам.

Разам са станоўчым дакладчыкам гаварыў і аб недахопах, якія патрабуюць неадкладнага ўхілення. Перш за ўсё неабходна дабіцца павышэння дысцыплінаванасці студэнтаў, усведамлення імі свайго галоўнага абавязку — стараннага авалодвання абранай спецыяльнасцю.

У «Асноўных напрамках рэформы агульнаадукацыйнай і прафесійна-тэхнічнай школы» адбор на вучэбу моладзі, схільнай да работы з дзецьмі, разглядаецца як важнейшая задача органаў асветы і ўсіх навучальных устаноў, якія рыхтуюць педагогічныя кадры. У пошуках «свайго студэнта» ўніверсітэт аказвае значную дапамогу агульнаадукацыйным школам і прафесійна-тэхнічным вучылішчам у правядзенні прафарынтацыйнай работы, умацаванні іх сувязей з факультэтамі і кафедрамі, і павышэнні кваліфікацыі настаўнікаў. Пры факультэтах ГДУ існуе даволі развітая сетка прадметных юнацкіх школ. Так, пры матэматычным факультэце працуе школа юных матэматыкаў, функцыянуе Гомельскі філіял Усесаюзнай завочнай матэматычнай школы АПН СССР

пры МДУ. Школы юных дзейнічаюць пры фізічным, біялагічным і гісторыка-філалагічным факультэтах. Перад вучнямі выступаюць вядучы спецыялісты факультэтаў, рашаюцца задачы павышэння якасці, праводзяцца аккурсі і абласныя лабараторыя. Штогод на факультэтах універсітэта праводзяцца гарадскія і абласныя алмпіяды школьнікаў па біялогіі, матэматыцы, рускай мове, фізіцы. Вучні далучаюцца ва ўніверсітэце да навуковых даследаванняў.

Для школьнікаў — членаў гуртка «Юны заапарк» — пры біялагічным факультэце будзе арганізаваны летні лагер «Экалогія». У ім вучні сумесна са студэнтамі выкарыстоўваюць шэраг навуковых даследаванняў. Вучні СШ № 26 г. Гомеля разам з выкладчыкамі і студэнтамі выдзелілі ў Ленінскім дэспартамэнце «Экалагічную спецку» даўжынёй 2 км. На ёй вызначаны найбольш характэрныя экасістэмы папуляцыі, асацыяцыі, радкі і знікаючыя віды раслін і жывёл.

ЦКАВАСЦЬ да настаўніцкай прафесіі стараюцца развіваць у моладзі выкладчыкі, якія на працягу навучальнага года выздзяюць у школы вобласці. Гэта работа асабліва інтэнсіўна праводзіцца ў студэнта-красавіку. Дзесяці выкладчыкаў сустракаюцца ў гэты час са школьнікамі, праводзяць з імі групавыя і індывідуальныя гутаркі, вывільваюць схільнасць да пэўных прадметаў, раскажваюць пра ўніверсітэт.

На фізічным факультэце штогод практыкуюцца правядзенне выязных пасаджэнняў кафедраў

з выступленнямі выкладчыкаў аб выніках работы прым'емнай экзаменацыйнай камісіі. Дзе таксама размова аб тыповых памылках у адказах абітурыентаў на ўступных экзаменах.

Цесная сувязь са школамі, гаварыў на нарадзе Л. Н. Сечка, ажыццяўляецца праз курсы павышэння кваліфікацыі настаўнікаў, якія працуюць пры абласным інстытуце іх удасканалвання. Больш 100 выкладчыкаў ГДУ пастаянна выступаюць перад настаўнікамі ў ГУН. Другі канал падобнай сувязі — ўдзел выкладчыкаў універсітэта ў семінарах, жывых канферэнцыях. Найбольш часта тут выступаюць члены кафедраў педагогікі і псіхалогіі. Ужо многія гады яны распрацоўвае цыкл лекцый па важнейшых напрамках вучэбна-выхаваўчай работы з дзецьмі. Лекцыі па гэтых цыклах чыталіся для настаўнікаў і бацькоў вучняў у Добрушскім, Буда-Кашалёўскім, Кармянскім, Брагінскім, Рэчыцкім, Светлагорскім і іншых раёнах вобласці.

КАЛІКТЫЎ універсітэта накіраў значны вопыт у галіне павышэння і паліпавышэння творчага супрацоўніцтва са школамі і ўдасканалвання стажыроў маладых спецыялістаў. Гэта работа становіцца ўсё больш сістэмай і зматэрыяльнай, узбагачаецца новымі формамі. Дэканат па прафарынтацыі і стажыроўцы (дэкан **В. А. Сельванюк**) падтрымлівае сувязі з выпускнікамі ГДУ і органаў народнай асветы, арганізуе выезды выкладчыкаў ГДУ ў сельскія раёны.

Адной з эфектыўных форм абагульнення і распаўсюджвання

на перадавога педагогічнага вопыту, аказання метадычнай дапамогі маладым настаўнікам стала правядзенне ва ўніверсітэце навукова-практычных канферэнцый стажораў. На іх абмяркоўваюцца актуальныя пытанні павышэння якасці прафесійнальнай падрыхтоўкі і вучэбна-выхаваўчай дзейнасці маладых спецыялістаў. У цяперашні час вышэйшая школа ўсё больш імкнецца да мэтай падрыхтоўкі спецыялістаў, на вучанне якіх выдзяцца ўлікам бягучых і перспектывных задач кваліфікацыі галіны народнай гаспадаркі. Дэканат факультэта заключаюць дагаворы з тэмазачыкамі аб мэтай накіраванасці вучэбна-выхаваўчага працэсу і колькасці рыхтуючых спецыялістаў. Гэта будзе садзейнічаць паліпавышэнню прафесійнальнай падрыхтоўкі выпускнікоў, стабілізацыі ў пэўнай меры сістэмы іх ранняга і пераходнага размеркавання, замацавання на рабочых месцах.

Праўда, вопыт у гэтай справе пакуль што невялікі. Рэктар універсітэта лічыць крайне неабходным устанавіць дагаворныя сувязі з органами народнай асветы як з асноўнымі заказчыкамі на нашых выпускнікоў.

У абмеркаванні заслужанага даклада прынялі ўдзел намеснік дэкана фізічнага факультэта дацэнт **Д. Р. Літвін**, загадчык кафедраў педагогікі і псіхалогіі прафесар **І. Ф. Харламаў**, старшыня прафарынтацыйна-стажыроўчых факультэта **Д. Д. Паўлавец**, дацэнт кафедры тэарэтычных асноў фізічнага выхавання **А. Ф. Семікоў**, загадчык кафедраў палітэканоміі **У. Ф. Бондараў**, дацэнт кафедры функцый і функцыянальнага аналізу **Г. А. Фрыдман**, дацэнт кафедраў батанікі і фізіялогіі раслін **В. А. Хількевіч**, сакратар парткома **М. І. Старавайтаў**.

На нарадзе прынята пастанова, накіраваная на забеспячэнне яшчэ большага ўкладу ўніверсітэцкага калектыву ў ажыццяўленне рэформы агульнаадукацыйнай і прафесійна-тэхнічнай школы.

НА нарадзе ва ўрачыстай абстаноўцы ўручаны ўзнагароды пераможцам універсітэцкага спецыялізаванага спаборніцтва за 1984 год. Калектыву фізічнага факультэта, які заняў першае месца, уручаны пераходнага Чырвонага сцяга і Ганаровай граматы. Пераходнымі граматамі адзначаны поспехі матэматычнага і эканамічнага факультэтаў, якія занялі адпаведна другое і трэцяе месцы. Такія ж узнагароды ўручаны калектывам лепшых кафедраў студэцкіх інтэрнатаў вучэбных карпусоў.

У рабоце нарады прынялі ўдзел в. а. рэктара член-карэспандэнт АН БССР **Л. А. Шамяткаў**, прарэктар па навуковай рабоце прафесар **М. В. Навучыцель**.

Фота У. Чысцка.



НА ЗДЫМКУ: з уручанням пераходнага Чырвонага сцягам і Ганаровай граматай сакратар партбіюро **Т. П. Жалонкіна**, дэкан фізічнага факультэта **У. М. Старыкаў** і старшыня прафарынтацыі **У. А. Пенязь**.

40 «РАДКІ, АБАРВАНЫЯ КУЛЯЙ...»

Вялікая Айчынная вайна абарвала маладыя жыцці многіх мільёнаў савецкіх людзей. Сярод іх былі і мастакі слова, нашы землякі. Памяць аб іх заўжды будзе захоўвацца ў сэрцах сучаснікаў.

На гісторыка-філалагічным факультэце адбыўся дзень паззі. Ён прысвячаўся слаўнаму 40-годдзю Вялікай Перамогі і праводзіўся па творах загніўшых паэтаў-франтавікоў, нашых землякоў **Алесь Жаўрука**, **Леаніда Гаўрылава**, **Міколы Сурначова**. Яны былі нашымі рабеснікамі. Як і мы вучыліся, марылі, кахалі, бязмерна любілі Радзіму. Аб ўсіх сваіх пацучых пісалі ў вершах.



Калі вышала неверагодна цяжкая для Айчыны часіна, разам з усім савецкім народам усталі і яны на яе абарону. Для нас яны застануцца назаўсёды маладымі і палыміямі, як і іх вершы.

На дні паззі прысутнічалі паэты-землякі пасляваеннага пакалення **Ніна Шклярава** і **Уладзімір Верамейчык**. Шмат сугучнага ў іх вершах і паэтычных радках паэтаў 40-х гадоў. Дзяцінства першых таксама было абпалена вайной.

Дзень паззі стане памятным для ўсіх яго ўдзельнікаў. Старацца рыхтаваліся да яго, зрабілі цікавыя паведамленні, чыталі творы загніўшых паэтаў-землякоў **Алесь Прахаравіч**, **Сяргей Кірэйчык**, **Аляксандр Горбач** і іншыя будучыя філолагі.

Ірына ВЕЛІЧЛЕВІЧ, студэнтка 1-га курса гісторыка-філалагічнага факультэта.

НА ЗДЫМКУ: на дні паззі выступае **Аляксандр Горбач**.
Фота У. Чысцка.

ПРАВЯРАЮЦЬ
НАРОДНЫЯ
КАНТРАЛЕРЫ

ЯЧШЭ РАЗ АБ ХАРЧАВАННІ

Навуна, ніхто не будзе асправаваць тое, што на настроі чалавека яго поспехі ў рабоце, вучобе ў значнай ступені ўплывае арганізацыя харчавання. І ўсім даўно вядома, што правільна харчаванне — значыць, берачы сваё здароўе.

Якія магчымасці ў гэтым плане ёсць у студэнтаў, выкладчыкаў і супрацоўнікаў універсітэта? На жаль, не такія, якімі яны павінны быць. Аб недахопах у арганізацыі грамадскага харчавання ў ГДУ ўжо гаварылася ў артыкуле «Без апетыту», змечаным раней у адным з кумароў шматтыражнай газеты «Гомельскі ўніверсітэт». У ім не толькі ўскрываўся наўняны недахоп, але і выказваліся пэўныя прапановы па паліпашчэнню арганізацыі грамадскага харчавання. І вось прайшоў пэўны час з моманту той публікацыі. Што ж змянілася? Адна з апошніх праверак, якую правялі члены сектара быту галаўной групы народнага кантролю ўніверсітэта, паказала, што становішча не толькі істотна не паляпшылася, а стала нават яшчэ горшым. Калі раней прадавалі ўсе шпіцы бфубетаў, якія ёсць ва ўніверсітэце, дык цяпер — палавіна з іх. Даўно не маюць магчымасці паесці на перапынку ў абедзенны час, пасля заняткаў студэнты матэматычнага і фізічнага факультэтаў у вучэбным корпусе № 2, жыхары Інтэрната № 4 на Валатаве. Доўгі час не прадаваў бфубет у галоўным корпусе, Інтэрнаце № 2 па вул. Кірава. У трэсце сталовых, рэстаранаў і кафе даюць гэтакую тлумачэнне:

— Буфеты закрыты, бо не хапае кадраў.

Калі недахоп людзей — гэта з'ява часовая, іх можна ўсё ж знайсці пры жаданні, дык чаму ж не мяняцца гадамі, становіцца з бядым асартыментам прапанованых у бфубетах страў? Гэта неадарозна пацярджалі праверкі народнага кантралёраў, аб гэтым сведчаць і скаргі наведвальнікаў. Паранейшаму застаецца невылікам выбар салагатаў, малочных і кісламалочных прадуктаў, лёгкіх і пажыўных страў, розных соусаў, напіткаў, кандытарскіх вырабаў. Рэдка бывае малако, ім не забяспечваюцца па талонах выкладчыкі, супрацоўнікі, якія працуюць у шкідных умовах. Справядлівыя нараканні і на якасць прыгатавання ежы: катлеты, шніцэлі нават сваім знешнім выглядом не выклікаюць апетыту. Мала бывае натуральных мясных страў — ляггетаў, антракотаў і г. д. Бядны выбар гарнікаў. Часцей за ўсё гэта рыс ці макаронныя вырабы. Асобна трэба сказаць пра кофе. Яно бывае ў продажы штодзённа, а вось якасць яго жадае быць лепшай. Пра гэта гаварылася ўжо шмат разоў. Даўно ўзнімаўся пытанне аб арганізацыі продажу гарачага чаю ў бфубетах. Раней яго адсутнасць тлумачылася тым, што ў бфубетах не было тытана для яго прыгатавання. Цяпер ён ёсць у галоўным корпусе, але ўсё роўна вышпці шклянку гарачага напітку не заўсёды ўдаецца. Часцей за ўсё гэты тытан не працуе. Доўга марудзяць з устаноўкай тытана ў першым вучэбным корпусе.

Яшчэ нярэдка выпадаў, калі ў сталовай № 40 не аддаюць на пачочную раздачу, у бфубеты прадукты павышанага попыту. 7-га сакавіка, напрыклад, кантралёрамі былі выяўлены ў халадзільніку каўбаса і язык. А ў адзін з дзён у абедзенны час на раздачы сталовай не было другіх страў, якія значыліся ў меню: шашлыкоў, каўбасак па-магільскіх, рыбных тэфтэляў, а ў цэху тым часам былі выяўлены даволі вялікі асартымент мясных і каўбасных вырабаў: антракоты, бэф-строгану, пачочны і інш. Таму трэба ўзмацніць кантроль за своечасовай рэалізацыяй прадуктаў і за тым, каб усе яны даходзілі па прызначэнню.

Члены групы народнага кантролю правялі апытанне студэнтаў акадэмічнага і гісторыка-філалагічнага факультэтаў, якія харчуюцца ў бфубетах галаўнога і першага вучэбнага корпусу. Прыкладзем некаторыя адказы на пытанні анкеты.

«На працягу трох гадоў вучобы ва ўніверсітэце пастаянна сутыкаюся з адной і той жа праблемай — праблемай снедання або абеду ў вучэбны час. У бфубеце не заўсёды можна паесці. Ежы ці не хапае, ці там вялікая чарга... Пажадала, каб на вялікім перапынку прадавалі асобна чай з булчачкамі. У бфубет неабходна завозіць больш страў, таму што пасля 14 гадзін там ужо няма чаго есці...»

«Час работы бфубета мяне не задавальняе. Ранішэй паснедаць часта не паспяваеш. 4 гадзіны сядзець з галодным страўнікам не вельмі прыемна. Шанс перакусіць на вялікім перапынку — невылікі. Яшчэ да звянка ў бфубеце збіраецца чарга...»

«...Недахопам у рабоце бфубета з'яўляецца тое, што там, як правіла, доўгія чаргі і часта проста немагчыма паесці. Продаж кандытарскіх вырабаў з латкоў «змякчыў» бы гэтую праблему...»

З 50 адказаў на пытанні анкеты — ёсць шмат аднолькавых. Гэта і зразумела. За гады вучобы ва ўніверсітэце ў многіх студэнтаў склаўся з асабістых назіранняў уяўленне аб рабоце кропак грамадскага харчавання ГДУ. З адказаў бачна, што не задавальняе студэнтаў. Перш за ўсё, расклад работы бфубетаў. Шмат выказана пажаданняў, каб яны адкрываліся з 8 гадзін раніцы. Тады б студэнты маглі паесці перад заняткамі, а не чакаць вялікага перапынку. Такія іх прапановы ўжо рэалізуюцца ўжо даўно. У трэсце сталовых, рэстаранаў і кафе запэўнілі, што 1—2 разы на тыдзень для ўніверсітэта будзе выдзяляцца каўбаса, каб можна было рабіць бутэрброды. Спадзяемся, што ў сваіх аб'яўчаннях работнікі трэста заста-

Паскорыць абслугоўванне ў бфубетах у час перапынку паміж заняткамі, і асабліва на вялікім перапынку, калі вельмі шмат жадаючых паесці, могуць «сталы самаразліку». Аб неабходнасці іх арганізацыі гаварылася ўжо даўно. У трэсце сталовых, рэстаранаў і кафе запэўнілі, што 1—2 разы на тыдзень для ўніверсітэта будзе выдзяляцца каўбаса, каб можна было рабіць бутэрброды. Спадзяемся, што ў сваіх аб'яўчаннях работнікі трэста заста-

нуцца паслядоўным, і тады студэнты змогуць у перапынках паміж заняткамі хутка паесці. Тут, зразумела, патрэбна дзейная дапамога саміх студэнтаў бфубетчыкам. Днямі ва ўніверсітэце ўжо працаваў «стол самаразліку», і ўсе перакарналіся ў яго мэтагоднасці. Неабходна рабіць усё для таго, каб гэтая новая форма абслугоўвання наведвальнікаў трывала ўвайшла ў работу бфубетаў. Яна даць магчымасць паесці ў час перапынку ўсім студэнтам.

Неабходна сказаць яшчэ аб адным, вельмі важным моманце. Якасць страў, якія прапановуюцца ў сталовых і бфубетах, не заўсёды адпавядае іх кошту. Тое, што студэнцкія абеды дарагія, выявіла яшчэ раней гарадская праверка народнага кантралёраў. Пра гэта пісалася ў адным з артыкулаў газеты «Гомельская праўда». Здароўца яшчэ выпадкі абвясняння і абліку наведвальнікаў. Так, 22 сакавіка ў бфубеце першага корпусу прадаваліся бутэрброды з каўбасой па цане 8 кап., сапраўдны кошт якіх — 6 кап.

Паранейшаму застаецца не на належным узроўні санітарны стан кропак грамадскага харчавання. Неадаравальна, тое, што ў памяшканні кухні сталовай часта прама ў рабочым, брудным спецадэні абедуюць пручынд, шафёры сталовай.

«Хачелася б, каб лепш мылі пасуду, бо за яе брыдка ўзідца...». «Сталы часта застаюцца непрыбранымі, пасуда старая, есці з яе не вельмі прыемна». Гэта — радкі з адказаў студэнтаў на пытанні анкеты. Яны яксрава сведчаць аб тым, што трэба хутчэй усё рабіць для таго, каб настроі наведвальнікаў не псаваўся ад непрыябнага Інтэр'еру бфубетаў і сталовых, каб пасуда мела больш эстэтычны выгляд. Дарэчы, бухгалтэрыя ўніверсітэта пералычыла сталовай № 40 для набыцця новай пасуды звыш 5 тысяч рублёў. Аднак, тут трэба заклікаць да асціднасці і беражлівасці саміх студэнтаў у адносінах да пасуды, каб яны, як гэта здаралася, не «бралі» яе ў Інтэрнат.

З усмі названымі недахопамі мірыцца нельга. Адміністрацыя сталовай неабходна прымаць меры па іх ухваленню. Належнаму ўвагу грамадскаму харчаванню павінен ўдзяляць таксама прафком універсітэта. Пажадала б трымаць гэта пытанне на кантролі прафсаюзнага бюро факультэтаў, штаба «Намсамольскага праектара». Словам, паліпашчэнне становішча трэба агульным намаганнямі. І ў выйрышы ў канчатковым выніку будзь усе.

Л. БАГАМАЗ,
член сектара быту галаўной групы народнага кантролю.

«ФЕСТЫВАЛЬ КРОЧЫЦЬ ПА ПЛАНЕЦЕ»

Пад такой назвай прайшоў у Дні дружбы конкурс палітычнай песні. І ўсе прысутныя, і журы асабліва адзначылі выступленні замежных студэнтаў. Нікога не пакінулі абываковымі песні ў вышананні студэнта Гомельскага дарожна-будаўнічага тэхнікума, які прыхаў на вучобу ў Саветскі Саюз з Аджыра. Асабліва цэла была сустрэта яго песня аб Палесціне, якую ён прывязіў сваёй сяброў па вучобе, што цяпер змагаецца за свабоду сваёй Радзімы. Уся зала дружна пахадзіла «Капошчу», якую славаў студэнт Гомельскага політэхнічнага інстытута з Афганістана.

Не менш цікавымі былі

выступленні нашых сяброў з розных навучных устаноў вобласці.

Высокае выканаўчае майстарства прадэманстравалі на конкурсе студэнты ГДУ. Марына Шыршынкіна з гісторыка-філалагічнага факультэта заняла першае месца за выкананне сваёй песні «Яшчэ раз пра Саласпіс». Другое месца было прысуджана тры з Рагачоўскага педагагічнага вучылішча. А трэцяе — падзялілі студэнт Мазырскага політэхнікума С. Сасноўскі і студэнт Гомельскага політэхнічнага інстытута Ю. Далец.

І. ДАУГУ,
прэзідэнт КіДа «Саюз» ГДУ.

РАСКАЗ АБ НЕЗАБЫЎНЫМ

Прайшло больш дзесяці гадоў з таго часу, калі студэнтаў 4-га курса ГДУ У. Семянчук стаў дэлегатам X Сусветнага фестывалю моладзі і студэнтаў у Берліне. Цяпер Уладзіміра Мікалаевіча — ужо загадчыка кафедры вышэйшай матэматыкі ГДУ — удзельнікі Дзёнь дружбы запрасілі расказаць аб тых незабыўных уражаннях, якія засталіся ў яго пасля форуму моладзі, у якім яму удалялося ўдзельнічаць.

Звыш 20 тысяч юнакоў і дзяўчат сабраліся тады ў сталіцу ГДР — Берлін, каб згуртавацца ў барацьбе з імперыялістычнымі сіламі, за свабоду прыгнечаных народаў, за сацыяльны прагрэс. Неадарма доўгам X

Сусветнага фестывалю былі словы: «За антыімперыялістычную салідарнасць, мір і дружбу!»

Глыбокае уражанне арабіла тады сустрэча дэлегатаў фестывалю з прадстаўнікамі чылійскай моладзі, якія расказалі аб той прывольнай абстаноўцы, што панавала ў краіне. Гэта ж было лета 1973 года.

У М. Семянчук расказаў і аб мільянах салідарнасці, палітычных дыскусіях, грамадскіх праектах, карнавалах, якія ўвайшлі ў праграму X Сусветнага форуму моладзі планеты.

А. КЕБЕЦ,
студэнтка 4-га курса гістфака, член КіДа.

АБМЯНЯЛІСЯ ВОПЫТАМ

Адным з найбольш важных і цікавых мерапрыемстваў, якія прайшлі ў Дні дружбы, была навукова-тэарэтычная канферэнцыя, на якой дэлегаты 21 навучна-настойных вобласці абмяняліся вопытам работы па інтэрнацыянальнаму выхаванню.

Разнастайнай была тэматыка выступленняў. Аб рабоце КіДа «Саюз» ГДУ раскавала аўтар гэтых радкоў. Актуальныя праблемы работы з замежнымі студэнтамі, якія вучацца ў Гомельскім дарожна-будаўнічым тэхнікуме, закрамаў у сваім выступленні сакратар камітэта камсамола гэтай навукальнай установы А. Рыжкоў.

З увагай удзельнікі канферэнцыі праслухалі даклад

загадчыцы аддзела студэнцкай моладзі АК ЛКСМБ Т. І. Кабанавай, у якім прапаноўваўся прыкладны план інтэрнацыянальнай работы на перыяд падрыхтоўкі і сустрэчы XII Сусветнага фестывалю моладзі і студэнтаў ў Маскве.

Старшы бібліятэкар гарадской цэнтральнай бібліятэкі імя Герцына Н. В. Малашаева зрабіла агляд літаратуры, якая выйшла ў апошні час, і тамай якой з'яўляецца надзейная праблема сучаснасці — барацьба за мір, выршчэнне агрэсіўнай сутнасці імперыялізму.

Э. САВЯНОК,
член камітэта ЛКСМБ ГДУ, адказная за Інтэрнацыянальную работу.

ЗЛЁТ ДРУЖЫННІКАЎ

22-га сакавіка адбыўся злёт дружынінаў Цэнтральнага раёна г. Гомеля. Яго адкрыў сакратар РК КПС В. І. Чыслаў. Са справаздачным дакладам выступіў вачальнік штаба ДНД раёна, намеснік старшыні раённага камітэта В. П. Шчаглоў.

Начальнік аддзела ўнутраных спраў падпалкоўнік Л. М. Ефіменка расказаў аб апэратыўнай рабоце ў раёне. Затым намандзіры ДНД і дружыніны падзяліліся вопытам работы.

З вялікай цікавасцю было выслухана выступленне намесніка старшыні гарвыканкома, вачальніка штаба ДНД г. Гомеля Р. С. Гошкі.

Дэлегаты злёту прынялі Зварот да ўсіх дружынінаў горада па падрыхтоўцы ўзроўня грамадскага парадку.

Лепшым дружынінкам раёна на злёце ўручаны ўзнагароды.

В. ТРУХАЎ,
праўнік ДНД ГДУ.

ДА ўВАГІ КУРАТАРАЎ І ПАЛІТІНФАРМАТАРАЎ!

У красавіку рэкамендуецца прачесці палітычныя інфармацыі і гутаркі на тэмы:

- І. ПЫТАННІ ПАЛІТЫЧНАГА ЖЫЦЦЯ**
1. Ленінізм — рэвалюцыйны сцяг нашай эпохі. (Да 115-й гадавіны з дня нараджэння Уладзіміра Ільіча Леніна).
Матэрыял апублікаваны ў часопісе «Агітатор», № 5 за 1985 г.
2. Стратэгія міру і стварэння. У аснову палітінфармацыі і гутарак пакладзі ацэнкі, вывады і ўстаноўкі, змечаныя ў матэрыялах нечарговага сакавіцкага (1985 г.) Пленума ЦК КПСС. Гл. таксама перадавы артыкул у газеце «Правда» за 13 сакавіка г.г.
- 3. Свята камуністычнай працы.** (Аб патрыятычным імкненні

ні працаўнікоў гарадоў і вёсак ударнай, высокакачэснай работай азнаменавець Ленінскі камуністычны суботнік 20 красавіка г. г.).

Матэрыялы публікуюць усе газеты.

- II. ПЫТАННІ КАМУНІСТЫЧНАГА Выхавання**
4. Закон і дысцыпліна. Як выкарстоўваюцца правы і павіннасці, прадстаўленыя Законам СССР аб працоўных калектывах, для кіравання сацыяльна-эканамічным развіццём калектыву, навазрэння парадку і арганізацыі на вытворчасці, умацавання дысцыпліны).

Матэрыял публікуе газета «Звязда», Гл. таксама часо-

піс «Агітатор», № 4 за 1985 г.

III. ПЫТАННІ МІЖНАРОДНАГА ЖЫЦЦЯ І ПАЛІТЫЧНАГА ВЫКІФЦІЯ ІМПЕРЫЯЛІЗМУ

5. Нова курс ясны. (Аб прынцыповым, паслядоўным курсе СССР на дасягненне канструктыўных дагаворанасці па прадупрэжэнню мілітарызацыі космасу, скарачэнню стратэгічных узброенняў і ядзернай зброі сярэдняй дальносці).

Матэрыялы апублікаваны ў часопісе «Міжнародная жывая», № 3 за 1985 г., у газеце «Правда» за 19 сакавіка г. г.

6. Капіталізм без прыкрас: анатомія хлусні і паклібу. (Аб прапагандысцкай машыне ЗША па маніпуляцыі грамадскай свядомасцю, аб фальсіфікацыі свецкага ўкладу жыцця, знешняй і ўнутранай палітыкі нашай дзяржавы).

Матэрыялы апублікаваны ў бюлетэні «Аргументы і факты», №№ 10 і 11 за 1985 г.

«СВЯТА, ЯКОЕ ЗАЎСЁДЫ З ТАБОЙ...»

ТВОРЧЫЯ сустрэчы з вядомымі артыстамі тэатра, кіно сталі для кінагаспады, слухачоў народнага ўніверсітэта маральна-эстэтычнага выхавання, усёго калектыву ГДУ жаданымі і радаснымі. На гэты раз у іх гасцях былі актёр Маскоўскага драматычнага тэатра імя К. С. Станіслаўскага Уладзімір Коранев і артыстка кіно Наталля Варлей.

какі лубоў да тэатра артыста для яго вельмі моцнай, усапелінальнай. Кожны выхад на сцэну тэатра імя К. С. Станіслаўскага — сапраўднае свята для У. Коранева. Гэта жывое мастацтва, калі можна ствараць свайго героя прама на вачах у глядачоў, бацьчы у іх ацэнку сваёй працы.

На думку артыста, у тэатры больш маштабная рэжысура, чым у кіно, а значыць, тут ёсць больш магчымасцей праявіць свае здольнасці, свой талент. Уладзіміру Кораневу папанявалася іграць у спектаклях і здымацца разам з прызанымі майстрамі сцэны М. Яншыным, М. Сіманавым і інш. Таму нельга было не аздаваць усю сілце сваёй ролі, каб быць самоў на ўзроўні гэтых майстроў.

Сапраўднае мастацтва ў канчатковым выніку гаворыць аб нашых праблемах, радасцях, пошуках свайго «я» кожным чалавечкам. І такому мастацтву служыць Уладзімір Коранев, чья вялікая праца актёра стала «святаям, якое заўсёды з ім», і дзякуючы яму, з намі, яго глядачамі.

Некалькі гадоў назад з У. Кораневым прапавала ў Маскоўскім драматычным тэатры імя К. С. Станіслаўскага і Наталля Варлей. Не ў адным спектаклі выконвалі яны ролі разам. Але вузкімі здаліся тэатральныя ра-

мілі для яе здольнай натурой. Ужо добра вядомая ўсім нам пастаяннае «Кайўкаская палонніца», прызнаная цыркавая і кінаартыстка ў трэці раз становіцца студэнткай. На гэты раз — факультэта пазізі Літаратурнага інстытута імя А. М. Горькага. «Не заўсёды актёрскія ролі, — сказала Н. Варлей у кіно і тэатры — ролі ў разнапланавых: камедыяных, лірычных, трагічных. Але найбольш блізкімі для артысткі сталі фільмы, у якіх узнімаецца тема добра, узаемаўзаумення паміж людзьмі, якіх часта не стаяе нам сёння, у імклівы XX век. Асабліва дарагія Н. Варлей волю рэальных герояў, якія яна сыграла ў фільмах «Золата» і «Чорныя сухары».



лей у час сустрэчы, — давалі мне паўнакроўны выхад маймі сіламі і энергіяй, і «душэўнага вакуму» я знаўваю пазізію».

Пісаць вершы яна пачала ў дзяцінстве. Спачатку гэта быў

Вядомы французскі пісьменнік Антуан дэ Сент-Экзюперы пісаў у свой час, што самая вялікая раскоша на зямлі — гэта раскоша чалавечых адносін. Уладзіміру Кораневу такое шчасце адносінаў з людзьмі падарыла яго прафесія актёра, па яго прызначэнні: «самая цудоўная прафесія на зямлі». Сімпатый глядачоў артыст заваяваў сваёй першай роллю ў мастацкім фільме «Чалавек-амфібія». Потым доўгі час мы не бачылі абаяльнага У. Коранева на кінаэкране. І не таму, што яго не запрашалі здымацца. Проста ён зрабіў свой выбар у мастацтве — адыцца перавагу тэатру і «служыць» гэтай музе ўжо 24 гады. За гэты час яго трапі-

Многія кінастужкі з удзелам артысткі нам добра вядомы і запам'яталіся надоста: «Так і будзе», «Не хачу быць дарослым», «Мой тата — ідэаліст», «Вялікі атракцыён», «Старыя пісьмы... Хутка мы ўбачым яе ў новых фільмах!» «Набат», «Нам не дадзена прадагаць». Сустрэча з Наталляй Варлей, чья душа не сцімаецца працаваць, прынесла нам здзіўляючае адкрыццё шматграннасці яе таленту.

Т. ДУБЯК

НА ЗДЫМКАХ: У. Коранев і Н. Варлей.

Фота С. Матусевіч.

СПОРТ

У ГОНАР СЛАЎНАЙ ДАТЫ

Ва ўніверсітэце праведзены турнір жаночых каманд па баскетболу, прысвечаны 40-год-

дзю Вялікай Перамогі. Асабліва напружана праходзіла сустрэча паміж камандамі эканомфака і факультэта фізічнага выхавання. Ад яе выніку залежыла канчатковае размеркаванне месцаў. Пераможцамі сталі студэнткі факультэта фізвыхавання. Другі радок у турнірнай табліцы занялі будучыя эканамісткі. Трэці прызёр спаборніцтваў — каманда матэматычнага факультэта.

П САКОВІЧ, намеснік дэкана эканамічнага факультэта па спорту.

ПЛЫЛІ Ў ЛАСТАХ

Два дні лепшыя пльвіцы Гомельшчыны аспрэчалі першынство голадзіці па плаванню ў ластах. Каманда Цэнтральнага раёна была ўкамплектавана студэнтамі нашага ўніверсітэта. Іх трэнеру на грамадскіх пачатках старшы выкладчык кафедры фізічнага выхавання Б. М. Гіль. На 400-метровай дыстанцыі пераможцамі сталі студэнткі факультэта фізвыхавання Ігар Амельчанка і Галіна Какошанка. На дыстанцыі ўдвая

даўжэйшай чэмпіёнамі вобласці сталі Іна Каваленка з гэтага ж факультэта і Андрэй Назарэвіч з эканомфака. Вольга Кузьменка з факультэта фізвыхавання была мадэльніцай на дыстанцыі 1500 м. Каманда ўніверсітэта выйграла таксама эстафеты 4x100 і 4x200 м і забяспечыла Цэнтральнаму раёну агульнакамандную перамогу. Т. ГЕРКУСАВА, выкладчыца кафедры фізвыхавання.

НА ЮНЁРСКИМ ЧЭМПІЯНАЦЕ

У Гомелі з 22 па 24 сакавіка праходзілі спаборніцтвы чэмпіяната Беларэта ДСТ «Буравеснік» сярод юніёраў. Удзел у іх прыняла і каманда нашага ўніверсітэта. На рахунак спартыўнага клуба ГДУ яна прынесла 632 заліковыя ачы.

Б. ГІЛЬ, трэнер каманды.

АБАВЯЗАК ПАЧЭСНЫ, ГАНАРОВЫ

Асноўныя задачы Таварыства Чырвонага Крыжа — сумесна з органамі аховы здароўя, грамадзянскай абароны, прафсаюзнай і камсамольскімі арганізацыямі прапагандаваць здаровы спосаб жыцця, праводзіць гігіенічнае выхаванне насельніцтва, вучыць яго прыёмам аказання першай медыцынскай дапамогі, прыцягаюць у члены Таварыства шырокія насельніцтва, прапагандаваць донарства, папаўняць рады бязвыплатных донараў.

чаны ўзнагародамі за актыўную работу і нагруднымі знамкамі за бязвыплатнае донарства.

Членам Таварыства Чырвонага Крыжа можна быць грамадзянінамі СССР, які дасягнуў 16-гадовага ўзросту. Ён абавязаны павышаць узровень сваіх санітарна-гігіенічных ведаў: беражліва адносіцца да свайго здароўя і здароўя людзей, умець аказваць першую медыцынскую дапамогу, быць донарам і ўдзелніцай у прапагандзе донарства, матэрыяльна падтрымліваць Таварыства Чырвонага Крыжа, пільна членскія ўзносы. Размер іх для рабочых і служачых складае 30 кап. у год, для навуччанаў — 10 кап. у год.

Для членаў Таварыства Чырвонага Крыжа нашага ўніверсітэта створан куток здароўя ў вучэбным корпусе № 2 з праграм карыстання санітарна-асветнай літаратурай. У ГДУ сярод членаў Таварыства Чырвонага Крыжа ёсць донары, якія здавалі сёаю кроў па пяць і больш разоў і атрымалі нагрудныя знакі «Донар СССР» рознай ступені. Гэта студэнты В. Дашкевіч (гр. Г-31), Т. Грыбава (гр. Р-41), А. Смакаў (гр. Ф-41), Е. Кавалёўская (гр. Б-41), Л. Мурашкіна (гр. Т-44), В. Пархоменка (гр. М-44) і многія іншыя — усюго 130 чалавек. Сярод выкладчыкаў і супрацоўнікаў ГДУ — актыўныя донары В. Югла, А. Салавей, В. Мяржа, І. Лахава і інш.

Цяпер у члене Таварыства Чырвонага Крыжа ўступаюць першакурснікі. Спадзяемся, што Таварыства атрымае добрае, актыўнае папаўненне.

Н. КАРТАШОВА, старшыня Таварыства Чырвонага Крыжа ГДУ, дацэнт кафедры ГА і меднадрэхтоўкі.

Рэдактар Ул. БАЛОГА.

ВЯСЁЛАЯ СУБОТА

1-га красавіка — дзень смеху

ПОШУК НЬЮТОНА

Традыцыйна першакрасавіцкіх розыгрышаў існуе даўно. Нямала смельчых розыгрышаў заважала гісторыя літаратуры. Супрацоўнікі газеты «Гудок» пісьменнікі Яўген Пятроў і Юрый Олеша напрасілі рэдакцыйнага фота-

карэспанданта тэрмінова сфатаграфавана вынаходніка Ньютана, які працуе, аздаецца, ў Наркамце шляхоў зносін. Даверлівы фатограф доўга хадзіў па розных кабінетах Наркамата і пытаўся пра Ньютана, пакуль адзін з супрацоўнікаў, які аздаваўся аб розыгрышу, не сказаў: «А, Ісаак Іванавіч? Як жа, ведаю. Ён паехаў у камандзіроўку».

РОЗЫГРЫШЫ

Міхась разыграў Машу: дзея жарту падкінуў ёй жабку у партфель.

Тады Маша дзеся смеху падклала яму кнопку на парту.

Міхась не застаўся ў даўту — каб усіх насмяшыць, на лабараторных занятках стукнуў Машу токам.

А яна хляпучкай пад самае вуха стрэльна.

А ён — адгетонам на сукенку пырснуў.

А яна зламала яму палец мышалоўкай.

Тады Міхась узяў і разыграў Машу, так, што ў яе дышломе апынулася лішняя чацвёрка.

Тады Маша ўзяла і скампраметавала яго перад бацькамі вяселья.

А ён змяніў голас на жаночы і пазваіў яе

раўніваму мужу.

А Маша змяніла почтырк на мужчынскі і падкінула Міхасю ананімку аб яго старэйшым сыне.

А ён дзеся жарту запустыў у яе кватэру паўсотні белых мышэй.

А яна дзеся смеху раскляла па ўсюму гораду аб'яві, што ў яго прадаецца славянская шафа.

Тады Міхал Іванавіч прыдумаў такі розыгрыш, што з Марыяй Іванаўнай здарыўся мікраліфаркт.

І вось тут ён адчуў сябе выватным і зайшоў да яе прасіць забавання.

— Ну што ты! — здзіўлілася Марыя Іванаўна. — Якія непаразуменні могуць быць між старымі сябрамі!

І неспрымлетна апусціла Міхалу Іванавічу ў кішэню жабку...

В. ГУРЭВ.

ЯК БЫЦЬ ВЯСЁЛЫМ І ЗНАХОДЛІВЫМ

Хто не любіць вясёлым і знаходлівым? Хто не любіць быць вясёлым і знаходлівым? А ці лёгка такім быць? Нават ідучы па вуліцы, можна дайсці да абсурду. Нават, калі жыццёвы шлях абсыпаны ружамі, даводзіцца не раз укалоцца аб іх шыпы. Словам, жыццё пражыць — не абаранак з'есці. На дарозе жыцця сустракаюцца не толькі ўхабы, але і ўдары. І бывае так яно (жыццё) нас «прыціскае», што панявольвае ў нагосці пачынаюцца капля слёзы, а хтосці — «накаля» на ішыш.

Калі не да гумару — трэба выйсці з сябе і разразацца — разразацца смехам. Таму што важна як змяніць увайсці ў чыясці становішча, так і змяніць выйсці з любога становішча. Паглядзім на сябе пад вострым вуглом вострым вокам, і знойдзіцца тады абавязкова патрабныя вострыя словы. Толькі, выбіраючы слова, не кажыце сабе (а тым больш іным) усёго, што думаеце, але думайце, што кажаце.

Няхай вы многіе перанеслі «на сваім гарбу», ці шмат вы за ім убачылі? Ці такія значыцца нашы неажыццёўленыя ітарасы, калі

у іх няма грамадскага ітарэсу? Ці шмат мы жадзем шчасця, калі мы жадзем яго толькі сабе? І ці не бываюць часта смельчымі нашы жаданні і дзеянні, хаця смельчана жыцця нішто і сабе не жадае...

Дык не праходзіце міма гумару. Ён не толькі здымае няровнае напружанне і палаянае страваванне, прадаўжае жыццё, ён прымажжае нашы сілы. Беражыце пачуццё гумару, а таксама яго састры — сатыры. Яна ж, сатыра — гэта той жа гумар, толькі з жоўцевым лувізірам, які, што ні кажыце, усім нам вельмі дарагі.

Дык шукайце ж іх (гумар і сатыру) у сябе і ў іных, прымажжайце іх у геаметрычнай прагрэсіі. Радуйцеся, радуючы іных — і вам будзе ўсімшача само жыццё. Заражайце і заражайцеся толькі смехам. Заражайцеся ім на доўгія-доўгія гады. І што б там ні было, як бы там ні было, — смеіцеся, смеіцеся, смеіцеся! Таму што ад смельчана да вядкага — адзін крок.

Г. САМКО.